


ГІМН ЛІПЕ

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1., ці Тройца, старажытнае свята, на якое хату і гаспадарчыя пабудовы ўпрыгожвалі галінкамі ліпы, бярозы, клёну. **5.** ... косіць і жне, доўга спаць не дае (прык.). **8.** «Ліпы ўсім закаханым на // Сыплюць і сыплюць з пялёсткаў вянкi». З верша С. Грахоўскага «Белыя ліпы». **10.** Топленае свiное сала. **12.**, крапіва — то чортава рына, а жыта, пшаніца — то богава пшаніца (прык.). **14.** Той, каму адрасавана паштовае адпраўленне. **15.** Мужчынскае iмя. **17.** Невялікі піражок з мясной начинкай. **18.** «На вуліцы суха ліпа, // Пайду ... за Піліпа». (З прыпеўкі.) **19.** Насенне гарбуза, сланечніка, якое ўжываецца як ласунак (разм.). **20.** «Палацы патанулі ў ліпах і клёнах. // ... стольны. // ... светлы. // ... — бела-зялёны». З верша П. Панчанкі «Пад'язджаючы да Мінска». **21.** «Ой, ..., ... мой чысты, // Валакністы, залацісты». З верша Я. Купалы «Лён»; **7 ліпеня — 135 гадоў з дня нараджэння паэта.** **23.** Галоўны горад дзяржавы. **27.** «О Беларусь, мая шыпшына, // Зялёны ліст, чырвоны ...». З верша У. Дубоўкі «О Беларусь, мая шыпшына!». **29.**, ці Гаёвы дзед; паводле павер'яў, дух, які сочыць за парадкам у лесе. **30.** «Не праклінайце лапцяў ліпавых». З верша Я. Купалы «...». **31.** Прышоў ... (12 ліпеня), адарваў лісток (прык.). **32.** Тое, што і мел.

ПА ВЕРТЫКАЛІ: **2.** «Самы чысты ... на стале — // Лірыка ліпеня». З верша Е. Лось «Лірыка ліпеня». **3.** Плады, якія апалі ад ветру. **4.** Сухое ... не высушыць, а мокрае вымачыць (прык.). **5.** У лета двойчы з ліпы ... не дзяруць



(прык.). **6.** Прадукты харчавання. **7.** «Калі патроху чырванелі // Чаромха, ліпа, стройны ...». З вершаванага аповядання М. Багдановіча «Вераніка». **9.** «Вольныя ... вакол шчабяталі, // Божыя пчолкі гулі». З верша Я. Коласа «Ліпы старыя». **11.** Пэўнае вытлумачэнне чаго-небудзь. **13.** У добрага гаспадара і ... не прападзе (прык.). **16.** Ядомы грыб з рыжай шляпкай. **17.** «Аб ёй мне будзіць успамін // На ліпе ... клёкатам». З верша Я. Купалы «Спадчына». **18.** Завіруха. **22.** «Ой, едзь, не стой, // У цябе ... не свой, // Дуга ліпавая // Падскрыпывая» (прыпеўка). **24.** Добры вынік. **25.** Гнілая ... сто год стаіць (прык.). **26.** Стрыжань, завострыны на канцы. **28.** Тутавае дрэва. **29.** «... цвітучы або ліпа ў цве-

це — // Для пчалы найлепшы дар на свеце». З верша В. Гардзея «Адуль мядзведзь?».

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

ПРАВЕРЬЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ:
Пянь, 8. Плячы, 10. Ліпва, 12. Асот, 14. Адрасат, 15. Назар, 17. Вялікі, 18. Замуж, 19. Сёмы, 20. Мінск, 21. Ля-но, 22. Цвет, 29. Гай, 30. «Ліпні», 31. Лярок, 32. Крыжа.
Павяртыкалі: 2. Мёд, 3. Апад, 4. Ле-та, 5. Лыка, 6. Ежа, 7. Клён, 9. Літвыцкі, 11. Разумненне, 13. Саломініка, 16. Ры-жык, 17. Бусел, 18. Замеўч, 22. Коль-ца, 24. Ток, 25. Ліпа, 26. Цык, 28. Тут.

■ Будзь у курсе!

Жэтоны прадасць апарат

Тэрмінал самаабслугоўвання па продажы жэтонаў з'явіўся на станцыі метро «Плошча Леніна».

Ён знаходзіцца на ўваходзе з боку чыгуначнага вакзала, у цяперашні час праводзіцца яго доследная эксплуатацыя. Праз тэрмінал можна набыць жэтоны за наяўны разлік, зрабіўшы некалькі маніпуляцый. Устройства прымае як банкноты (наміналам 5, 10, 20 рублёў), так і манеты (5, 10, 20, 50 капеек, 1-2 рублі). Але, як і многія іншыя тэрміналы самаабслугоўвання, устаноўленыя ў горадзе, апарат здачы не выдае. Інструкцыя па карыстанні размешчана на пярэдняй панэлі. У залежнасці ад таго, як пройдзе тэсціраванне першага тэрмінала, будзе разглядацца мэтазгоднасць укаранення гэтай тэхналогіі на іншых станцыях метрапалітэна.

На час рэпетыцый шэсця — абмежаванне руху

У сувязі з правядзеннем рэпетыцый маладзёжнага шэсця ў рамках парада войскаў Мінскага гарнізона, прывечанага Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, у сталіцы будзе часова абмяжоўвацца рух транспартных сродкаў.

Як паведамілі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс», датычыцца гэта будзе праспекта Машэрава ад вуліцы Даўмана да праспекта Пераможцаў. Абмежаванні будуць дзейнічаць 27 чэрвеня з 19 да 22 гадзін, 28 чэрвеня — з 16 да 20 гадзін, 29 чэрвеня — з 11 да 17 гадзін, 30 чэрвеня, 1 і 2 ліпеня — з 13 да 17 гадзін. Рух аўтобусаў маршрутаў №№29, 44, 136 будзе арганізаваны па праспекце Машэрава, вуліцы М. Багдановіча, праспекце Пераможцаў у абодвух кірунках (з выкананнем на змененым участку для названых маршрутаў прыпыначных пунктаў «С. м. «Няміга», «Палац спорту»).

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by

Даты

Падзеі

Людзі

20 ЧЭРВЕНЯ

1637 год — мястэчку Ружаны (цяпер гарадскі пасёлак у Пружанскім раёне) дадзена самакіраванне паводле магдэбургскага права.

1912 год — нарадзіўся Канстанцін Іосіфа-віч Паплаўскі (в. Сівіца Валожынскага раёна), беларускі харавы дырыжор, кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. З 1952 года галоўны хормайстар, з 1958-га — музычны кіраўнік, у 1974—1975-м — мастацкі кіраўнік Дзяржаўнага акадэмічнага народнага хору Беларусі. З 1981 года кіраваў Мінскім народным хорам Палаца культуры Белсаўпрафа. Аўтар твораў для аркестра народных інструментаў «Чэрвеньскія росы», «Канцэртная полька», «Палеская рапсодыя», песень «Сёстры-рэспублікі», «Песня дружбы», драматычнай балады «Міннае поле».

1922 год — у Мінску быў створаны першы ў Беларусі піянерскі атрад.

1927 год — нарадзіўся Вячаслаў Міхайлавіч Кацёначкін, расійскі кінарэжысёр-мультыплікатар, народны артыст РСФСР. Стваральнік шырока вядомай мультсерыі «Ну, пачакай!».

1937 год — нарадзіўся Мікалай Мікалаевіч Драздоў, расійскі вучоны-біёлаг, вядучы тэлеперадачы «У свеце жывёл», член Акадэміі расійскага тэлебачання, член Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук.

1962 год — нарадзіўся Аляксандр Мікалаевіч Хацяновіч, беларускі спартсмен (інваспорт, лёгкага атлетыка, бег), майстар спорту СССР міжнароднага класа, заслужаны майстар спорту Беларусі. Чэмпіён і сярэбраны прызёр XVI Сусветных гульняў глухіх, чэмпіён XVII, XVIII Дэфлімпійскіх гульняў. Неаднаразовы чэмпіён Беларусі, СССР, міжнародных турніраў.

1972 год — ЦК КПСС і Савет Міністраў СССР прынялі пастанову аб завяршэнні пераходу да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі моладзі і далейшым развіцці агульнаадукацыйнай школы.

Пімен ПАНЧАНКА, паэт:
«Той дзень прапаў і страчаны наvekі,
Калі ты не зрабіў таго, што мог».

Было сказана

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	4.37	21.45	17.08
Віцебск —	4.18	21.44	17.26
Магілёў —	4.27	21.36	17.09
Гомель —	4.33	21.22	16.49
Гродна —	4.54	21.59	17.05
Брэст —	5.04	21.50	16.46

Месяц

Апошняя квадра
17 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Цяльца.


Імяніны

Пр. Валерыі, Марыі, Багдана, Маркела, Фядота К. Бянігны, Фларэнціны, Багдана, Міхала, Рафала.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Жыццё мужчыны ў шлюбе дзеліцца на дзве часткі: да таго, як забыўся дома тэлефон, і пасля.

12:00 Дала сабе абяцанне не есці, што б ні здарылася!
21:00 Здарылася...

— Як будзе правільна: сто грам ці сто грамаў?
— Правільна будзе дзвесце пяцідзясят!

менты, дарыць кветкі — усё, супакойся, ён твой!

Калі робіш з дзіцем урокі, пастаянна закрадаецца думка: «А я наогул вучылася?».

— Ты чаго не смяешся? Анекдот не зразумела ці што?..
— Не, я зразумела, але мяне яшчэ паказытаць трэба!

Сваёй бездакорнай скурай і ідэальным целаскладам я абавязаная цемры. Цемра павінна быць абсалютнай.

— Ганначка, паслухай маму! Калі твой сябар перастае галіцца кожны дзень, мяняць шкарпэткі, прасіць прабачэння, казаць камплі-



Малюнак Міколы ГРЭГІЯ.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 284 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, нясуць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

ГАЗЕТА аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 2308.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30 19 чэрвеня 2017 года.

М	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12